

Библиотекой Могилевского государственного областного института развития образования создана база библиографических данных «**Публикации педагогических работников области в периодических изданиях в 2017 году**».

1. Авдейчик, В. И. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках: [из опыта работы учителя истории и обществоведения Дарагановского учебно–педагогического комплекса детский сад – средняя школа Осиповичского района] / В. И. Авдейчик // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – № 1. – С. 59 – 63.
2. Белокурская, И. Г. Допрофильная подготовка: психолого–педагогическое сопровождение. Система работы педагога–психолога по профориентации: [из опыта работы педагога–психолога первой категории СШ № 21 г. Могилева] / И. Г. Белокурская // Народная асвета. – 2017. – № 2. – С. 18 – 21.
3. Ефимович, Т. М. Использование интерактивных методов при организации волонтерской деятельности подростков: [из опыта работы педагога социального средней школы № 2 г. Осипови] / Т. М. Ефимович // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – №1. – С. 37 – 40.
4. Кацюшкіна, А. Каб гучала родная мова ў дзіцячым садку: [з вопыту работы выхавальніка ясляў–сада № 110 Магілева] / А. Кацюшкіна // Настаўніцкая газета. – 2017. – 6 студзеня
5. Конончук, В. П. «Добро пожаловать в Природоград». Биологический турнир для учащихся VI – VII классов: [из опыта работы учителя биологии высшей квалификационной категории Климовичской районной государственной гимназии имени И. С. Николаева] / В. П. Конончук // Біялогія і хімія. – 2017. – №1. – С. 56 – 59.
6. Королева, Т. В. Система работы с высокомотивированными и одаренными учащимися: [из опыта работы учителя географии Могилевского государственного областного лицея № 3] / Т. В. Королева // Біялогія і хімія. – 2017. – № 1. – С. 42 – 43.
7. Кравченко, Е. Суд над спайсом: [из опыта работы педагог–психолога высшей квалификационной категории средней школы № 20 г. Могилева] / Е. Кравченко // Здаровы лад жыцця. – 2017. – № 1. – С. 26 – 27.
8. Лобачевская, М. О чистоте и здоровье. Беседа с детьми второй младшей группы в рамках физкультурно–оздоровительного проекта Дня здоровья «Мы любим зимушку–зиму» (Продолжение. Начало в № 11, 2016г.): [из опыта работы руководителя физического воспитания высшей квалификационной категории и заместителя заведующего по основной деятельности яслей–сада № 86 г. Могилева] / М. Лобачевская, О. Ирванцова // Здаровы лад жыцця. – 2017. – № 1. – С. 40 – 41.

9. Лук'янаў, С. 100 гадзін памножыць на 19 макетаў: [з вопыту работы настаўніка тэхнічнай працы сярэдняй школы № 1 Магілева] / С. Лук'янаў // Настаўніцкая газета. – 2017. – 6 студзеня.
10. Марус, Н. А. Проект «Берегите Землю!»: [из опыта работы учителя Заелицкого УПК д/с – СШ Глусского района] / Н. А. Марус // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2017. – № 1. – С. 66 – 68.
11. Маховик, Е. С. Древняя Спарта. Всемирная история, V клас: [из опыта работы учителя истории гимназии г. Кричева] / Е. С. Маховик // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – № 1. – С. 11 – 16.
12. Мельникова, Г. П. Грани русского слова–алмаза. Приемы развития культуры речи школьников через использование текстов художественных произведений: [из опыта работы учителя русского языка и литературы высшей категории Лудчицкого УПК детский сад – средняя школа Быховского района] / Г. П. Мельникова // Народная асвета. – 2017. – №1. – С. 35 – 38.
13. Мельникова, Г. П. Школьный театр в эстетическом воспитании детей: [из опыта работы руководителя объединения по интересам «Алые паруса», педагога дополнительного образования Лудчицкого УПК детский сад – средняя школа Быховского района] / Г. П. Мельникова // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2017. – № 2. – С. 9 – 11.
14. Мицук, Т. Зимняя прогулка с принцессой Снежинкой. Занятие по образовательной области «Развитие речи и культура речевого общения» для детей старшей группы (5–6 лет): [из опыта работы учителя–дефектолога первой категории ясли–сад № 1 г. п. Круглое] / Т. Мицук // Пралеска. – 2017. – №1. – С. 56 – 60.
15. Мядзведская, І. Спяшаюцца ў «саламянае царства»...: [з вопыту работы настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Капачоўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Мсціслаўскага раёна] / І. Мядзведская // Настаўніцкая газета. – 2017. – 6 студзеня.
16. Некрасова, Н. У. Преемственность в работе между учреждениями дошкольного образования и общего среднего образования района: [совместная статья методистов отдела образования, спорта и туризма Глусского райисполкома] / Н. У. Некрасова, И. С. Левченко // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2017. – № 1. – С. 33 – 40.
17. Някрасава, Н. У. Матэматыка – навука важная, выкладаць яе – справа адказная!. Матэматычны тыдзень у пачатковых класах: [з вопыту работы метадыста аддзела адукацыі, спорту і турызму Глускага райвыканкама] / Н. У. Някрасава // Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2017. – № 1. – С. 17 – 23.
18. Роскач, Д. Н. Южная Америка. Население. Политическая карта. Урок в VIII классе: [из опыта работы учителя географии средней школы № 25 г. Бобруйска] / Д. Н. Роскач // Геаграфія – 2017. – № 1. – С. 32 – 34.

19. Стишанкова, Н. И. Путешествие в мир атома. Урок химии, VIII класс: [из опыта работы учителя химии Могилевского государственного областного лицея № 3] / Н. И. Стишанкова // Біялогія і хімія. – 2017. – № 1. – С. 33 – 39.
20. Стрыжакова, Г. У. Цікавы ўрок як сродак выкарыстання сучасных педагогічных тэхналогій: [з вопыту работы настаўніцы гісторыі і грамад Курманаўскі НВК «Дзіцячы сад – сярэдняя школа» Мсціслаўскага раёна] / Г. Стрыжакова // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – № 1. – С. 8 – 10.
21. Сярова, Т. Г. Княжанне Вітаўта. Гісторыя Беларусі, VII клас: [з вопыту работы настаўніцы Лудчыцкага НВК «Дзіцячы сад – сярэдняя школа» Быхаўскага раёна] / Т. Г. Сярова // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – №1. – С. 20 – 22.
22. Тарадайко, С. В. Агрессивное поведение ребенка младшего подросткового возраста: шаги преодоления: [из опыта работы психолога Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского р-на г. Бобруйска] / С. В. Тарадайко // Диалог. – 2017. – №1. – С. 20 – 23.
23. Шунько, В. И. Наставничество в системе «опытный педагог – начинающий педагог»: [из опыта работы заместителя директора по воспитательной работе Михалёвского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Бобруйского района] / В. И. Шунько // Адукацыя і выхаванне. – 2017. – №1. – С. 24 – 26.
24. Шынкевіч, А. С. Першага красавіка – свята абуджэння дамавіка: [ з вопыту работы культарганізатара мнагапрофільнага цэнтра па рабоце з дзецьмі і моладдзю «Юнацтва» г. Магілёва] / А. С. Шынкевіч // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2017. – №2. – С. 47 – 49.
25. Рябова, Л.А. Организация профориентационной работы в учреждениях образования Могилёвской области: [статья методиста отдела воспитательных систем и технологий УО «МГОИРО»] / Л.А.Рябова // Адукацыя і выхаванне . – 2017.– №3. – С. 51– 55.
26. Бязручка Л. Шлях да талерантнасці: [артыкул настаўніка гісторыі і грамадазнаўства гімназіі г.Асіповіч] / Л. Бязручка // Настаўніцкая газета . – 2017. – 1 красавіка.
27. Няверавы Н. Цуды габеленапляцення: [артыкул выхавальніцы Дашкольнага цэнтры развіцця дзіцяці №4 г.Магілёва] / Н. Няверавы // Настаўніцкая газета . – 2017. – 6 красавіка.
28. Іванцова, А Шосты школьны дзень – працуем па – новаму: [артыкул настаўніцы пачатковых класаў сярэдняй школы № 4 г.Клімавіч] / А. Іванцова // Настаўніцкая газета . – 2017.– 8 красавіка.
29. Стрыжакова, Г. Веды па географіі – у вучэбных праблемах і даследаваннях: [артыкул настаўніцы географіі і гісторыі Курманаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Мсціслаўскага раёна] / Г. Стрыжакова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 13 красавіка.

30. Касцянкава, С. Шчасце быць настаўнікам: [артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы №1 г.Касцюковіч] / С. Касцянкава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 18 красавіка.
31. Галынец, А.М. Прыклад выдатнага настаўніка: [артыкул настаўніцы гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы №4 г.Шклова]. /А.М.Галынец // Настаўніцкая газета. – 2017. – 20 красавіка.
32. Казакевіч, І. Вучэбна–пазнавальная кампетэнцыі на матэматыцы [артыкул настаўніцы пачатковых класаў сярэдняй школы № 31 г.Бабруйска] /І. Казакевіч // Настаўніцкая газета. – 2017. – 27 красавіка.
33. Быкава,Г. В. Далучае да роднай мовы: [артыкул настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Ялізаўскай сярэдняй школы Асіповіцкага раёна] / Г. В. Быкава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 4 мая.
34. Афанасьева, Н. Р. Інавацыі на карысць адукацыі: [артыкул начальніка адзела педагагічных інавацый МДАІРА] / Н. Р. Афанасьева // Настаўніцкая газета. – 2017 – 4 мая.
35. Сурынава І. Цуда – куб і Гукавічок для гульняў з гукамі і развіцця маўлення: [артыкул настаўніка – дэфектолага санаторнага яслі – сада №5 г.Чавус] / І. Сурынава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 11 мая.
36. Навумава, Л. Застаца у вёсцы: [артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце Язёрскай сярэдняй школы Чэрыкаўскага раёна] /Л. Навумава // Настаўніцкая газета. –2017. – 13 мая.
37. Ільюшчанка, Г. Парады дарадчыку: [артыкул настаўніка Лудчыцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Быхаўскага раёна] / Г. Ільюшчанка // Настаўніцкая газета – 2017. –13 мая.
38. Ерасценка, Т. Адкуль да нас прыйшла кніга: [артыкул настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Разанцаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Мсціслаўскага раёна] / Т. Ерасценка // Настаўніцкая газета. – 2017.– 13 мая.
39. Киселёва, О. М. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся: [с опыта работы учителя географии средней школы №1 г.Костюковичи] /О. М. Киселёва // Геаграфія. – 2017. № 4. – С. 13–15.
40. Мішкавец, Т. Д. Весці дыялог з вучнем: [артыкул настаўніцы гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы №1 г.Бабруйска] / Т. Д.Мішкавец // Настаўніцкая газета. – 2017.–16 мая.
41. Науменко, В. В. Гордое призвание– даваць другім образование / В. В. Науменко // Вечерний Могилёв. – 2017. –17 мая.
42. Краўчанка, В. Для матывацыі і самастойнасці – займальныя задачы: [артыкул настаўніцы матэматыкі Курманаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Мсціслаўскага раёна] /В.Краўчанка // Настаўніцкая газета. – 2017. – 18 мая.
43. Волкава, Т. Ад кульмана да 3D мадэлявання: [з вопыту работы настаўніцы інфарматыкі, чарчэння сярэдняй школы №1 г.Магілева] / Т.Волкава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 18 мая.

44. Дубасова, Е. Интересно учить и интересно учиться: [статья учителя русского языка и литературы Копачевского детского сада – средней школы Мстиславского района] / Е. Дубасова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 18 мая.
45. Курганова, И. Перадольваем дзіцячую трывожнасць: [артыкул педагога – псіхалага ясляў – сада №70 г.Магілева] / И. Курганова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 20 мая.
46. Казлова, Н. Гатоўнасць да школы: што гэта?: [артыкул педагога – псіхалага дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці №4 г.Магілева] / Н. Казлова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 20мая.
47. Жураўкова, А. Школа першых крокаў: [артыкул выхавальніка – метадыста дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці №4 г.Магілева] / А. Жураўкова // Настаўніцкая газета. – 2017.– 25 мая.
48. Бачкарова Ю. Тандэм вопыту і маладосці / Ю. Бачкарова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 25 мая.
49. Новікава, Т. Универсальная профессия / Т.Новікава // Могилёвская правда. – 2017. –25 мая.
50. Громько Л. Открытие исторического уголка: [статья заместителя директора ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева»] / Л. Громько // Могилевские ведомости. – 2017. – 26 мая.
51. Збанок Н. Готовимся к школе: [статья заместителя директора «СШ №9 г. Могилева»] / Н.Збанок // Могилевские ведомости. – 2017. – 26 мая.
52. Фоминова А. Талантливый «Роботикон»: [статья заместителя директора «СШ №2 г. Мстиславля»] / А. Фоминова // Могилевские ведомости. – 2017. – 26 мая.
53. Картонова М. З пірагамі і вышыванкамі: [артыкул выхавальніка ДУА «Яслі – сад № 65 г. Магілева»] / М. Картонова // Магілеўскія ведамасці. – 2017. – 26 мая.
54. Карэліна, Т. Наглядная фізіка: [артыкул настаўніцы фізікі і астраноміі Клімавіцкай раённай гімназіі імя І. С. Нікалаева] / Т. Карэліна // Настаўніцкая газета. – 2017. – 30 мая.
55. Правашынская, А. Ніякае багацце людзей не бывае даражэйшым за іх родную мову: [артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце ДУА “Сярэдняя школа №40 г.Могілева] / А. Правашынская // Могилевские ведомости. – 2017. – 2 июня.
56. Амбрушкевич, Т. Л. Отзыв о художественном произведении – конкурсний этап республиканской олимпиады школьников: [с опыта работы учителя - методиста русского языка и литературы гимназии г.Осиповичи] / Т. Л. Амбрушкевич // Русский язык и литература. – 2017. – №5. – С. 46 – 51.
57. Симакова, Н. В. Мастер – класс «Технология проектирования как одна из форм организации познавательной–исследовательской деятельности»: [с опыта работы учителя истории СШ №1 г.п. Круглое] / Н. В. Симакова // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – №5. – С. 11 – 17.

58. Шакуро, Л. Н. Судьба и жизнь генерала Романова: [статья учителя истории УПК «Ясли–сад» – СШ №44 г.Могилева] / Л. Н. Шакуро // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – №5. – С. 30 – 34.
59. Івашнёва, А. Чалавеку нельга без Радзімы: [артыкул дырэктара сярэдняй школы №28 г.Могілева] / А. Івашнёва // Настаўніцкая газета. – 2017. – 3 чэрвеня.
60. Шчарбакоў, М. Усе гуляем у валејбол: [з вопыту работы настаўніка фізічнай культуры і здароўя Каменскай сярэдняй школы Бабруйскага раёна] / М. Шчарбакоў // Настаўніцкая газета. – 2017. – 3 чэрвеня.
61. Бераснева, Л. Запрашаем у 1 клас: [артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце пачатковай школы г.Клімавіч] / Л. Бераснева // Настаўніцкая газета. – 2017. – 8 чэрвеня.
62. Зубарава, С. Роўныя магчымасці для асаблівых дзяцей [артыкул выхавальніцы спецыяльнага дзіцячага сада №20 г.Магілева] / С. Зубарава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 10 чэрвеня.
63. Цывілька, А. Вучань на эстрадзе: [артыкул настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Макранскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Быхаўскага раёна] / А. Цывілька // Настаўніцкая газета. – 2017. – 10 чэрвеня.
64. Жукоўская, Т. Далучаюцца да роднай літаратуры: [артыкул намесніка дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Цяцерынскай сярэдняй школы Круглянскага раёна] / Т. Жукоўская // Настаўніцкая газета. – 2017. – 10 чэрвеня.
65. Адамава, А. Лялькі з бабушкінага куфэрка: [артыкул выхавальніка Палыкавіцкага ясляў-сада Магілеўскага раёна] / А. Адамава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 10 чэрвеня.
66. Якаўлева, Л. Мы знойдзем цябе, будучы Масленікаў!: [артыкул настаўніцы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва сярэдняй школы №2 г.Магілева] / Л. Якаўлева // Настаўніцкая газета. – 2017. – 10 чэрвеня.
67. Рябова, Л.А. Организация профориентационной работы в учреждениях образования Могилёвской области: [статья методиста отдела воспитательных систем и технологий УО «МГОИРО»] / Л.А.Рябова // Адукацыя і выхаванне . – 2017.– №3. – С. 51– 55.
68. Новікава, Т. Гульня – адзін са сродкаў павышэння эфектыўнасці ўрока: [артыкул настаўніцы пачатковых класаў Ціманаўскай сярэдняй школы Клімавіцкага раёна] / Т.Новікава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 15 чэрвеня.
69. Тимкова, Т. Образовательные занятия для воспитателей: [статья заместителя заведующего ГУО «Ясли – сад №67 г.Могилева»] / Т.Тимкова // Могилевские ведомости. – 2017 – 20 июня.
70. Масяёнак, А. Гучыць родная мова: [артыкул музычнага кіраўніка ДУА “Яслі – сад №70 г.Магілева”] / А.Масяёнак // Могилевские ведомости. – 2017 – 20 июня.
71. Маліноўская, Г. Сапраўднае жыццё на ўроку: [з вопыту работы настаўніцы матэматыкі Ленінскага дзіцячага сада – сярэдняй школы

- Бабруйскага раёна] / Г. Маліноўская // Настаўніцкая газета. – 2017. – 22 чэрвеня.
72. Гладковская, И. Развиваем речь и мышление: [с опыта работы учителя начальных классов средней школы №2 г.Черикова] / И.Гладковская // Настаўніцкая газета. – 2017. – 22 чэрвеня.
73. Мяшкова, Ю. Сумаваць не даводзіцца: [артыкул намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце пачатковай школы Клімавіч] / Ю. Мяшкова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 22 чэрвеня.
74. Скальцова, І. Дзіця і мабільны тэлефон: [артыкул педагога-псіхолага Капачоўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Мсціслаўскага раёна] / І. Скальцова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 24 чэрвеня.
75. Давідовіч, А. Першы дзень атрымаўся!: [артыкул педагога-псіхолага Забродскай сярэдняй школы Шклоўскага раёна] / А. Давідовіч // Настаўніцкая газета. – 2017. – 29 чэрвеня.
76. Лукашэнка, С. Гасціннай Смаргоншчыне – прывітанне з Чэрыкаўшчыны: [артыкул настаўніка матэматыкі Верамейскай сярэдняй школы Чэрыкаўскага] / С. Лукашэнка // Настаўніцкая газета. – 2017. – 29 чэрвеня.
77. Савицкая, И. Сохраняя добрые традиции: [статья зам. заведующего ГУО Ясли-сад №87 г.Могилева] / И. Савицкая // Могилевские ведомости. – 2017. – 30 июня.
78. Грибовская Л. Найти правильный путь: [статья заведующего ГУО Ясли-сад №62 г.Могилева] / Л. Грибовская // Могилевские ведомости. – 2017. – 30 июня.
79. Буйневич, А. Л. Проблемы воздействия метеорологических и космических факторов на здоровье человека: [статья учителя географии средней школы №32 г.Могилева] / А. Л. Буйневич // Геаграфія. – 2017. – №5. – С. 14 – 15.
80. Жыгядла, Ю. Нашы перамогі – вам, ветэраны: [артыкул настаўніка фізічнай культуры і здароўя сярэдняй школы №25 г.Магілёва] / Ю. Жыгядла // Настаўніцкая газета. – 2017. – 1 ліпеня.
81. Чупыркiна, В. Квiтней, наш родны горад: [артыкул намесніка загадчыка па асноўнай дзейнасцi ясляў – сада №98 г.Магілёва] / В. Чупыркiна // Настаўніцкая газета. – 2017. – 1 ліпеня.
82. Бязносава, Т. Інавацыі для якаснай адукацыі: [артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы №2 Горак] / Т. Бязносава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 1 ліпеня.
83. Кiркалава, Л. Прадухіліць эмацыянальнае выгаранне: [артыкул педагога – псіхолага ясляў – сада №53 г.Магілёва] / Л. Кiркалава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 1 ліпеня.
84. Тарасенко, О, Матвеевко Н. Малые олимпийские игры: [совместная статья зам. заведующего и руководителя физвоспитания ГУО ясли-сад №45 г.Могилева] / О.Тарасенко, Н.Матвеевко // Могилевские ведомости. – 2017. – 7 июля.

85. Мельникова, Г.П. Грани русского слова – алмаза: [статья учителя русского языка и литературы Лудчицкого УПК детский сад – средняя школа Быховского района] / Г. П. Мельникова // Русский язык и литература. – 2017. – №6. – С. 15 – 19.
86. Панасенка, Т. Песні і вершы на нямецкай [артыкул настаўніцы нямецкай мовы Палошкаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Клімавіцкага раёна] / Т. Панасенка // Настаўніцкая газета. – 2017. – 13 ліпеня.
87. Ветрова, Г. Урок XXI века: каким ему быть?: [статья учителя русского языка и литературы СШ №1 Климович] / Г. Ветрова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 13 ліпеня.
88. Блінкова, Т. У пошуках папараць кветкі: [артыкул намесніка загадчыка ДУА “Яслі-сад №58” Магілева] / Т. Блінкова // Магілеўскія ведамасці. – 2017. – 18 ліпеня.
89. Корнева, А., Меньшэніна, Н. Дарогі класікаў: [з вопыту сумеснай работы настаўніцы беларускай мовы і літаратуры і настаўніцы англійскай мовы СШ №1 г.п.Хоцімска] / А.Корнева, Н.Меньшэніна // Роднае слова. – 2017. – №7. – С. 59– 63.
90. Платонова Е.В. В мир театра – с детства: [статья учителя начальных классов СШ №37 г.Могилева] / Е.В.Платонова // Народная асвета. – 2017. – №7. – С. 45– 49.
91. Лапицкая, Т.И. Слова, обозначающие наименования предметов и явлений традиционного быта: [статья учителя русского языка и литературы СШ №23 г.Могилева] / Т.И. Лапицкая // Русский язык и литература. – 2017. – №7. – С. 32– 35.
92. Пашковская, И.Ф. Метапредметный урок-современный урок: [статья учителя географии Тетеринской школы Круглянского района] / И.Ф.Пашковская // Геаграфія. – 2017. – №7. – С. 13– 21.
93. Домосканова, Н.Н. Особенности подготовки учащихся V-VII классов к олимпиадам по истории: [статья учителя истории и обществоведения СШ №8 г.Кричева] / Н.Н. Домосканова // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – №7. – С. 57– 59.
94. Тимкова, Т. Об основах безопасности: [статья заместителя заведующего ГУО «Ясли-сад №67» г.Могилева] / Т. Тимкова // Могилевские ведомости. – 2017. – 1 августа.
95. Жданович, Л. Увлекательное путешествие: [статья учитель ГУО «СШ №4» г.Осиповичи] / Л. Жданович // Могилевские ведомости. – 2017. – 1 августа.
96. Колбушкина, С. Не оставили птенца в беде: [статья зам. заведующего ГУО «Ясли-сад №40» г.Могилева] / С. Колбушкина // Могилевские ведомости. – 2017. – 11 августа.
97. Карпечина, К. Безопасное детство: [статья заведующего ГУО “Ясли-сад №58” г.Могилева] / К. Карпечина // Могилевские ведомости. – 2017. – 11 августа.

98. Голченкова, Т. За здоровое детство: [статья зам. заведующего ГУО «Ясли-сад №57» г.Могилева] / Т. Голченкова // Могилевские ведомости. – 2017. – 15 августа.
99. Скоробогатая, С. Игровые площадки преобразились: [статья зам. заведующего ГУО «Ясли-сад №99» г.Могилева] / С. Скоробогатая // Могилевские ведомости. – 2017. – 15 августа.
100. Шунаева, В. Вучацца жыць у гармоніі з прыродай: [артыкул намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце СШ №4 Магілева] / В. Шунаева // Настаўніцкая газета. – 2017. – 19 жніўня.
101. Ірванцова, В. Далучаем да роднай мовы: [артыкул намесніка загадчыка па асноўнай дзейнасці ДУА “Яслі-сад №86” Магілева] / В. Ірванцова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 19 жніўня.
102. Шэпелева, Г. Кіраванне адукацыйным працэсам праз работу педагагічнага савета: [артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы №19 Магілева] / Г. Шэпелева // Настаўніцкая газета. – 2017. – 19 жніўня.
103. Калачева, Н. Мы за безопасное детство!: [статья заместителя заведующего ГУО “Ясли-сад №97” г.Могилева] / Н. Калачева // Могилевские ведомости. – 2017. – 18 августа.
104. Аникеева, Е. Облегчить процесс адаптации: [статья заместителя заведующего ГУО “Ясли-сад №41” г.Могилева] / Е. Аникеева // Могилевские ведомости. – 2017. – 18 августа.
105. Ларченко, О. В гости к сказке: [статья заместителя заведующего ГУО “Ясли-сад №107” г.Могилева] / О. Ларченко // Могилевские ведомости. – 2017. – 18 августа.
106. Ладутько, М. В. По новым программам: [статья декана факультета повышения квалификации педагогических работников и специалистов образования УО «МГОИРО»] / М. В. Ладутько // Могилевские ведомости. – 2017. – 18 августа.
107. Царенок, Л.Г. Рабочая профессия-это престижно: [статья заместителя директора по учебной работе СШ №1 г.Кировска] / Л.Г. Царенок // Народная асвета. – 2017. – №8. – С. 19 – 23.
108. Автушкевич, Т.А. Тесты по математике: особенности конструирования и варианты использования: [статья учителя математики высшей категории СШ №1 г.Кировска] / Т.А. Автушкевич // Народная асвета. – 2017. – №8. – С. 31 – 34.
109. Лагутин, А.Н. Межпредметные проекты учащихся на уроке: история и география: [статья учителя истории Могилевской городской гимназии №1] / А.Н. Лагутин // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – №6. – С. 27 – 29.
110. Самалазова, Н. М. Здоровьесберегающие технологии как фактор высокой эффективности урока истории и обществоведения: [статья учителя истории СШ №1 г.п.Круглое] / Н. М. Самолазова // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – №6. – С. 21 – 23.

111. Масалович, Е. Надо, надо умываться!: [статья воспитателя 2-й квалификационной категории ГУО “Ясли-сад №11” г.Могилева] / Е. Масалович // Могилевские ведомости. – 2017. – 29 августа.
112. Катлярова, Л. Умей працаваць і адпачываць: [артыкул дырэктара па вучэбнай рабоце СШ №1 Касцюковіч] / Л. Катлярова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 29 жніўня.
113. Скальзкова, І. Дапамагчы падлетку пераадолець крызіс: [артыкул педагога-псіхолога Капачоўскага дзіцячага сада-сярэдняй школы Мсціслаўскага раона Магілёўскай вобласці] / І. Скальзкова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 31 жніўня.
114. Мядзведская, І. Беларускія народныя гульні для фізкультуры і здароўя : [артыкул кіраўніка фізічнага выхавання ясляў-сада №90 Магілёва] / І. Мядзведская // Настаўніцкая газета. – 2017. – 2 верасня.
115. Роскач, Д.Н. Южная Америка. Население. Политическая карта: [из опыта работы учителя географии средней школы № 25 г. Бобруйска] / Д. Н. Роскач // Геаграфія – 2017. – № 8. – С. 40 – 43.
116. Анищенко, О. А. Дружба, верность и любовь могут творить чудеса: [с опыта работы учителя русского языка и литературы Вендорожского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Могилевского района] / О. А. Анищенко // Русский язык и литература. – 2017. – №8. – С. 3 – 6.
117. Пухначева, С. В.Глагол как часть речи: [с опыта работы учителя русского языка и литературы СШ №15 г.Могилева] / С. В. Пухначева // Русский язык и литература. – 2017. – №8. – С. 14 – 16.
118. Войтюк, Г. В. Романтические мотивы стихотворения М.Ю.Лермонтова “Выхожу один я на дорогу...”: [с опыта работы учителя русского языка и литературы СШ №3 г.Осиповичи] / Г. В. Войтюк // Русский язык и литература. – 2017. – №8. – С. 33 – 37.
119. Цыганок, Н. Л. История одного подвига: [статья учителя истории и обществоведения СШ №2 г.Осиповичи] / Н. Л. Цыганок // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. – №8. – С. 50 – 52.
120. Яковлева, Л. А. Мы найдем тебя, будущий Маслеников!: [статья учителя изобразительного искусства СШ №2 г.Могилева] / Л. А. Яковлева // Мастацкая і музычная адукацыя. – 2017. – №4. – С. 67 – 68.
121. Каплан, О. А. Драматизация на уроках английского языка: [статья учителя английского языка первой категории гимназии №3 г.Могилева] / О. А. Каплан // Народная асвета. – 2017. – №7. – С. 50 – 53.
122. Канапля, М. У развііці дапамога цестапластыка: [артыкул выхавальніцы ясляў-сада №2 Краснаполля] / М. Канапля // Настаўніцкая газета. -2017.- 9 верасня.
123. Краўцова, А. Выніковасць залежыць ад педагога : [артыкул настаўніка – дэфектолага сярэдняй школы №2 ] / А.Краўцова // Настаўніцкая газета .-2017.-9 верасня.

124. Стрыжакова, Г. Школьная форма – гарант поспеху: [артыкул класны кіраўнік Курманаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Мсціслаўскага раена] / Г. Стрыжакова // Настаўніцкая газета . – 2017. – 14 верасня.
125. Якіменка, І. Настройціся на пазітыў!: [артыкул дырэктара сярэдняй школы №34 г.Магілева] / І. Якіменка // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
126. Гардзеў, Э. Ю. Мультымедычныя тэхналогіі на уроках працоўнага навучання: [артыкул настаўніка працоўнага навучання і чарчэння СШ №1 Слаўгарада] / Э. Ю. Гардзеў // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
127. Драздова , Т. В. Развіваць дзіцячае маўленне праз далучэнне да мастацкага слова: [артыкул выхавальніцы дашкольнай адукацыі Лабанаўскага ясляў – сада – базавай школы Чэрыкаўскага раена] / Т. В. Драздова // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
128. Здаранкова, С. У. Даследчы метады на уроках фізікі: [артыкул настаўніцы фізікі сярэдняй школы №9 Бабруйска] / С. У. Здаранкова // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
129. Крэпская, Т. Л. Даступная англійская мова: [артыкул настаўніцы англійскай мовы гімназіі Асіповіч]/ Т. Л. Крэпская // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
130. Сарапулава, Т. Б. Актывізаваць пазнавальныя і творчыя здольнасці вучняў: [артыкул настаўніцы рускай мовы і літаратуры сярэдняй школы №33 Магілева]/ Т. Б. Сарапулава // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
131. Трэй. А. А. Стварыць сітуацыю поспеху на уроках геаграфіі: [артыкул настаўніка геаграфіі Межысецкай сярэдняй школы Магілеўскага раена] / А. А. Трэй // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
132. Цішкевіч, Н. В. Творчыя ўрокі чытання: [артыкул настаўніцы пачатковых класаў гімназіі №1 Горак] / Н. В. Цішкевіч // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
133. Паліненка, Л. М. выхаванне сумеснымі намаганнямі: [артыкул намесніка дырэктара СШ №2 Хоцімска] / Л. М. Паліненка // Настаўніцкая газета . – 2017. – 19 верасня.
134. Курносова, Е. Тропинка к дому : [статья воспитателя ГУО “Ясли-сад №7” г.п.Круглое] / Е. Курносова // Могилевские ведомости. – 2017. – 19 сентября.
135. Жарченко, И. Эти смешные словечки: [статья учителя-дефектолога ГУО “Ясли-сад №45” Могилева] / Е. Курносова // Могилевские ведомости. – 2017. – 19 сентября.
136. Драздова, Т. Развіццё звязнага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту сродкамі мастацкай літаратуры: [артыкул выхавальніка дашкольнай адукацыі Лабанаўскага вучэбна-педагагічнага комплекса яслі-сад-

- базовай школы Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці] / Т. Драздова // Пралеска. – 2017. – №9. – С. 23 – 24.
137. Драздова, Т. Зайкава хатка: [артыкул выхавальніка дашкольнай адукацыі Лабанаўскага вучэбна-педагагічнага комплексу яслі-сад-базовай школы Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці] / Т. Драздова // Пралеска. – 2017. – №9. – С. 24.
138. Драздова, Т. У госці казка завітала: [артыкул выхавальніка дашкольнай адукацыі Лабанаўскага вучэбна-педагагічнага комплексу яслі-сад-базовай школы Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці] / Т. Драздова // Пралеска. – 2017. – №9. – С. 25.
139. Бондарев, А. Н. Региональная модель профилизации: организационно-методические условия: [статья старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии УО «МГОИРО»] / А. Н. Бондарев // Народная асвета. – 2017. – №9. – С. 33– 36.
140. Старавойтава, І. Для станоўчай матывацыі – зваротная сувязь: [артыкул настаўніцы рускай мовы і літаратуры, намесніка дырэктара па вучэбна – выхаваўчай рабоце Рэчыцкай сярэдняй школы Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці] / І. Старавойтава // Настаўніцкая газета . – 2017. – 5 кастрычніка.
141. Мікуліч, М. Калі мэта становіцца сродкам: [артыкул настаўніка Ясенскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці] / М. Мікуліч // Настаўніцкая газета . – 2017. – 5 кастрычніка.
142. Новікава, М. Выбірай пазітыўныя адценні: [артыкул настаўніцы пачатковых класаў СШ №4 Клімавіч] / М. Новікава // Настаўніцкая газета . – 2017. – 5 кастрычніка.
- 143.
- 144.
- 145.